

**Справаздача**  
**аб правядзенні VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі**  
**«Мова – Літаратура – Культура»**

15-16 верасня 2016 г. на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбылася VIII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Мова – Літаратура – Культура», прымеркаваная да 95-годдзя БДУ і 90-годдзя з дня нараджэння прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна.

Падчас канферэнцыі працавала 7 секцый:

- аспекты моўных даследаванняў (семантыка, словаўтварэнне, граматыка, прагматыка) (3 падсекцыі);
- беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія: гісторыя і сучаснасць;
- гісторыя беларускай мовы;
- лінгвакультурны феномен: сутнасць, статус, дынаміка;
- беларуская літаратура: гісторыя і сучаснасць;
- нацыянальныя літаратуры ў сусветным кантэксце;
- методыка выкладання філалагічных дысцыплін.

У канферэнцыі прынялі ўдзел 95 чалавек, з іх 17 удзельнікаў далёкага і блізкага замежжа (Германія, Аўстрыя, Польшча, Кітай, Расія, Украіна).

Побач са сталымі даследчыкамі ў навуковых дыскусіях выступілі і маладыя навукоўцы: аспіранты, саіскальнікі, магістранты, студэнты. З вітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуўся прарэктар па вучэбнай рабоце С. М. Ходзін і дэкан факультэта прафесар І. С. Роўда.

Удзельнікам канферэнцыі была прапанаваная культурная праграма – наведванне Нацыянальнага мастацкага музея, Мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага, Музея гісторыі БДУ, экскурсія па Мінску (Minsk City Tour).

Канферэнцыя з'явілася значнай падзеяй у айчыннай гуманітарнай навуцы, спрыяла абмену думкамі навукоўцаў розных краін і ўмацаванню сувязей паміж навукай і практыкай.

**Отчет о проведении  
VIII Международной научной конференции  
«Язык – Литература – Культура»**

15-16 сентября 2016 г. на филологическом факультете Белорусского государственного университета состоялась VIII Международная научная конференция «Язык – Литература – Культура», приуроченная к 95-летию БГУ и 90-летию со дня рождения профессора Льва Михайловича Шакуна.

Во время конференции работало 7 секций:

- аспекты языковых исследований (семантика, словообразование, грамматика, прагматика) (3 подсекции);
- белорусская терминология и терминография: история и современность;
- история белорусского языка;
- лингвокультурный феномен: сущность, статус, динамика;
- белорусская литература: история и современность;
- национальные литературы в всемирном контексте;
- методика преподавания филологических дисциплин.

В конференции приняли участие 95 человек, из них 17 представляли зарубежные страны (Германия, Австрия, Польша, Китай, Россия, Украина).

Вместе с известными исследователями в научных дискуссиях выступили и молодые ученые: аспиранты, соискатели, магистранты, студенты. С приветственным словом к участникам конференции обратились проректор по учебной работе С. Н. Ходин и декан факультета профессор И. С. Ровдо.

Участникам конференции была предложена культурная программа – посещение Национального художественного музея, Художественной галереи Михаила Савицкого, Музея истории БГУ, экскурсия по Минску (Minsk City Tour).

Конференция стала значимым событием в отечественной гуманитарной науке, содействовала обмену мнениями ученых из разных стран и укреплению связей между наукой и практикой.